
ЛІТАРАТУРА ЗНАЎСТВА

УДК 821.0[(476) + (44)]

T.M. Тарасава

МЕНІПЕЯ І ЭКЗІСТЭНЦЫЯЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАГА ЧАЛАВЕКА Ў ТВОРАХ Ю. СТАНКЕВІЧА І М. УЭЛЬБЭКА

У артыкуле асэнсоўваецца роля меніпей ў раскрыці экзістэнцыяльнай праблематыкі аповесці Ю. Станкевіча «Бесапатам» і рамана М. Уэльбэка «Элементарные часціцы». Разгляд твораў беларускага і французскага пісьменнікаў скрэзь прызму меніпейнай гульні дазволіў аўтару артыкула раскрыць малавывучаныя пытанні семантыкі меніпей ў сучаснай прозе, выявіць яе стылявыя дамінанты.

Адна з харектэрных асаблівасцей сучаснай прозы — схільнасць яе да традыцый ёўрапейскага авантурнага рамана, герой якога не меў «твёрдых социальна-типических и индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы устойчивый образ его характера, типа или темперамента. <...> С авантюрным героем все может случиться, и он всем может стать» [1, с. 117]. Шырокі спектр магчымасцей, закладзены ў такім тыпе героя, дазваляе пісьменніку зрабіць яго носьбітам авантурнага сюжета, трафарэтныя формы якога (медытацыя, экзатычныя захапленні, наведванне інтэлігентамі трушчоб, спалучэнне ўзнёслага з грэтэскам, сімпатыя да пакрыўджаных і інш.) паспяхова выкарыстоўваюць беларускі празаік Юры Станкевіч і французскі мастак Мішель Уэльбэк.

Спалучэнне авантурнасці, пазбаўленай жыццёвага падабенства, з вострай праблемнасцю стварае ўмовы для глыбіннага пранікнення ў нетры чалавечай свядомасці, нематываванай ніякімі знешнімі ўмовамі і абставінамі. Ф. Дастаеўскі ў «Дзённіку пісьменніка» за 1877 год пісаў: «... законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь *неопределены* и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам» [2, с. 210]. Прынцыповая незавершанасць героя/чалавека, носьбіта пэўнай ідэі-канцэпцыі, была для Ф. Дастаеўскага дамінантай яго светабачання, узятай пазней на ўзбраенне мастацкай думкай XX стагоддзя, сутнасць якой сформуляваў А. Камю: «Хочаш быць філософам – піши раманы» [3, с. 23]. Для меніпейнай традыцыі якраз і ўласціва жанравая здольнасць да заглыблення праз фантастычныя і казачныя элементы ў філософскую праблематыку.

М. Бахцін назваў меніпею «фантастыкай, схільнай да эксперыменту», і жанрам з неабмежаванай сюжэтнай выдумкай. Займальнасць твораў Уэльбэка і Станкевіча не была мастакоўскай самамэтай, за ёй хаваецца глыбокая змястоўнасць ідэі, якая ўвесь час выпрабоўваецца. Выпрабаванне філософскай ідэі, сформуляванай як пазіцыя чалавека ў сучасным свеце, з'яўляецца асноўнай задачай смелай фантастыкі і вымыслу ў «Бесапатаме» Ю. Станкевіча [4] і «Элементарных часціцах» М. Уэльбэка [5]. Па гэтай прычыне сюжэты твораў беларускага і французскага пісьменнікаў абавіраюцца не на сацыяльны, сямейны, біографічны статус героя, а на «вечнага і роўнага сабе чалавека» (Бахцін), мета якога як індывіда – самазахаванне.

Меніпейная гульня, пакладзеная ў аснову любой сюжэтнай канвы мастацкага твора, па словах М. Бахціна, «не скована никакими требованиями внешнего жизненно-правдоподобия» [1, с. 131]. І таму смелая, неўтаймаваная фантастыка М. Уэльбэка і Ю. Станкевіча матывавана перш за ўсё імкненнем стварыць выключную ситуацыю для

разважанняў над філасофскай канцэпцыяй аб перспектывах чалавечства і яго каштоўнасных арыенцірах.

Прадмет даследавання беларускага і французскага аўтараў – рэчаіснасць канца XX ст. Яе мастацкае асэнсаванне ажыццяўляецца пры адсутнасці табуіраваных зон, скрупулёзным вывучэнні самых дробных нюансаў і дэталяў, смелым, неардынарным падыходзе да патаемных жыццёвых сфер, адкрыцці новых шляхоў да асэнсавання экзістэнцыі, выяўленні ў слове схаваных магчымасцей для ўласаблення быцця. Трагічны разлад у прыватным і грамадскім жыцці чалавека канца ХХ стагоддзя, дэфіцыт дабрыні, спагады, душэўнай цеплыні правакуюць трагедыйнае разбурэнне асобы, якая аказалася ці то пад пагрозай выключэння з грамадскіх сувязяў, ці, наадварот, растварылася, згубілася ў калектывізме, масавасці.

Выпрабаванне філасофскай ідэі беларускі і французскі пісьменнікі ні ў якім разе не зводзяць да выпрабаванняў асобных рыс чалавечага характару. Сацыяльна-тыповыя характары выступае ў творах мастакоў толькі носьбітам гэтай ідэі. «Человек идеи – мудрец – сталкивается с предельным выражением мирового зла, разврата, низости и пошлости» [1, с. 132], – пісаў М. Бахцін. Невыпадкова ні сантэхнік Ілля Ю. Станкевіч, ні настаўнік Бруно М. Уэльбэка непадобны да людзей сваёй прафесіі. Эксцэнтрычныя паводзіны Іллі і Бруно ў адпаведнасці з законамі меніпейнай гульні цалкам разбураюць агульнапрынятые нормы этикету, вызываюць іх герояў ад грамадскіх нормаў і правілаў, а аўтараў ад неабходнасці матываваць учынкі і характары герояў.

Мараўна-псіхалагічныя эксперыменты над персанажамі ажыццяўляюцца ў шматлікіх сцэнах злачынстваў, сексуальных оргій, цынічных паводзін. Спакусы прызваны агаліць чалавека цалкам і жыццё падаць у самой яго сутнасці. Праз сферу падсвядомага (снабачанні, трывенні, мроі, вар'яцтвы, самагубствы) разбураеца, па словах Бахціна, «эпическая и трагическая целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни. Он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой» [1, с. 134].

Меніпейная гульня ў востра публіцыстычных творах Уэльбэка і Станкевіча скіравана на адкрытую палеміку не толькі з філасофскімі, рэлігійнымі школамі ХХ стагоддзя, але і з навуковымі, ідэалагічнымі канцэпцыямі сучаснасці. Запатрабаваннасць пісьменнікамі меніпеі абумоўлена крэзісам сучаснай свядомасці, абясцэньванием «всех внешних положений человека в жизни, превращением их в роли, разыгрываемые на подмостках мирового театра по воле слепой судьбы...» [1, с. 137]. Але не публіцыстычны складнік меніпейі прываблівае сучасную прозу, яе цікавіць экзістэнцыяльная семантыка меніпейнай гульні. Якім жа чынам меніпейная сатыра павернута да экзістэнцыяльных проблем чалавека ў творах Ю. Станкевіча і М. Уэльбэка?

М. Бахцін назваў меніпею «универсальным жанром последних вопросов». Действие в ней происходит не только «здесь» и «теперь», а во всем мире и в вечности: на земле, в преисподней и на небе» [1, с. 170]. Меніпейная гульня карнавальная па сваёй прыродзе. «Карнавализация проникает <...> в глубинное философско-диалогическое ядро мениппеи. <...> Карнавальная мысль живет в сфере последних вопросов, но она дает им не отвлеченно-философское или религиозно-догматическое решение, а разыгрывает их в конкретно-чувственной форме карнавальных действ и образов. Поэтому карнавализация позволяла переводить последние вопросы из отвлеченно-философской сферы через карнавальное мироощущение в конкретно-чувственный план образов и событий...» [1, с. 154–155].

Уласцівыя для карнавальнага мыслення полюсныя, парна кантрасныя вобразы (светлая касмічна прастора ў час медытациі сантэхніка Іллі – цёмнае, поўнае галечы яго зямное жыццё, афіцыйнае жыццё літсупрацоўніка Евы Мураш – яе прыватнае

жыццё, высокія мары Мішэля – ніzkія інстынкты Бруно; вобразы-двойнікі Бруно – Мішэль, сантэхнік Ілля – бізнесмен Фёдар Сак) матэрыйялізу ўсяўленне аб узаемазамяняльнасці і ўзаемаабумоўленасці, сведчаць аб «присутствии бесконечности в конечном, Бога в мире» [6, с. 204] і, такім чынам, мадэлююць цэласнасць жыцця. На прынцып полюсна кантрасной парнасці ў творах Ю. Станкевіча і М. Уэльбэка ўскладзена своеасаблівая роля крывых люстраў, з дапамогай якіх ствараецца эфект парадзіравання з'явы, персанажа. Раздваенне асобы на героя і антыгероя, прысутнасць вобразаў-двойнікоў у творах цягне за сабой непазбежную ўнутраную палеміку. У выніку адбываецца дыялагізацыя свядомасці, якая глыбей выяўляе экзістэнцыяльныя сутнасці чалавека, яго быцціныя асновы. «Один чалавек, остающийся только с самим собою, не может свести концы с концами даже в самых глубинных и интимных сферах своей духовной жизни, не может обойтись без другого сознания. Человек никогда не найдет всей полноты только в себе самом» [1, с. 208]. Парна кантрасная свядомасць паспяхова вырашае задачу супастаўленняў і супрацьпастаўленняў, выяўляе складанасць асобы і чалавечых узаемадносін.

Карнавалізацыя «Бесапатама» і «Элементарных часціц» скіравана на асэнсаванне не столькі балючай сацыяльнай праблематыкі (хоць яе роля ў творах таксама немалаважная), колькі на актуалізацыю быцціных праблем. Меніпейная гульня, напрыклад, у рытуальных сцэнах медытацыі сантэхніка Іллі («Бесапатам» Ю. Станкевіча) задае тон усяму твору. Галоўны герой аповесці «Бесапатам» – сучасны Фаўст. Яго мова ўнутрана палемічная, Ілля спрачаецца не толькі з Евай, у першую чаргу ён праз дзённікавыя запісы дыскутуе з самім сабой, гэта значыць выяўляе здольнасць да «дышлагічных зносін з самім сабой» (Антыхіфен). «Диалогіческий подход к себе самому, – пісаў М. Бахцін, – разбивает внешние оболочки образа себя самого, существующие для других людей, определяющие внешнюю оценку человека (в глазах других) и замутняющие чистоту самосознания» [1, с. 138].

Пошук ісціны вядзеца французскім і беларускім мастакамі не толькі праз адкрыты дышлаг паміж братамі Мішэлем і Бруно, Евай і сантэхнікам, але і праз спавядальны ўнутраны дышлаг (дзённікавыя запісы, лісты) герояў, што дае магчымасць пісьменнікам, правёўшы быцціную праблематыку праз многія галасы, істотна заваstryць яе. Дышлагічна палеміка аднолькава важная як для Ю. Станкевіча, так і для М. Уэльбэка.

Унутраная дышлагічнасць дазваляе Ю. Станкевічу і М. Уэльбэку «вывернуць герояў знутры», не хаваючы іх падкрэслена фамільярныя адносіны да жыцця, смерці, да хрысціянскіх каштоўнасцей. Фантастычны сюжэт вандровак сантэхніка Іллі па касмічных просторах Сусвету завяршаецца выключнай сілой анакрызай (правакаванне слова словам): «Ён выйшаў з цела лёгка і раптоўна, нібы выскочыў, і лёгка прайшоў адтуліну і доўгі тунель. У канцы яго ён убачыў Запрашальніка. На гэты раз той не прадпрымаў спроб пераўласблення і нагадваў звычайнью бурбалку, якая часам ускіпала і свяцілася ад перапаўнялай яе энергіі.

«Сёння я гатовы», – падумаў ён і адразу ўспрыняў адказ Запрашальніка: «Так, прыйшоў час, калі ты станеш адным з нас». – «Але я яшчэ не вырашыў і хачу ўсё ўзважыць», – працягваў ён, і тут тунель скончыўся, і яны апынуліся ў замкнёныя просторы накшталт пустога пакоя, падзеленага на нішы, у глыбіні якіх былі таксама нішы-соты, нібы мноства каробачак ад запалак. Ён адчуў жаданне ўвайсці ў адну з такіх каробачак і, нягледзячы на ўзніклы раптоўны страх, пераадолеў сябе.

«Уваходзь, – чуў ён думкі Запрашальніка, – і ты спрычынішся да таго, чаго так прагнуў, – ведаў».

І ён увайшоў і адразу адчуў слабы воплеск, і простора нібы замкнулася за ім, ён хацеў прасунуцца далей, потым у бакі ці назад, але ўсе намаганні былі дарэмнымі.

«Пастка?» – падумаў ён. «Ты можаш лічыць гэта і пасткай, але ты хацеў гэтага, і назад шляху ўжо не будзе». – «А маё цела?» – «Ну, цела можа само паклапаціца за сябе, хіба не так?» – «І што са мной будзе далей?» – спытаў ён. «Не больш і не менш таго, што адбываецца пры звычайнай дамове паміж д'яблам і яго ахвярай», – пачуў ён здзеклівы адказ. І ён закрычаў: «Дык ты д'ябал?» – «Ну, гэта вызначэнне адвольнае, хаця людзі іншы раз лічаць і так». – «І якая карысць трymаць мяне ў гэтым напарстку?» – спытаў ён. «Ты будзеш сартаваць даныя, бо ў нас не хапае выканануццаў, ты набудзеш вечнасць і неабмежаваную колькасць ведаў, чаго так прагнуў». – «А назад я вярнуся?» – «Вядома, не». – «А якія даныя я буду сартаваць?» – «Тыя, якія мы збіраем і якія дадуць нарэшце адказ пра *ідэю і намер Сусвету*». – «А ў яго ёсць *намер?*» – «Так, але мы не ведаем яго, бо калі б даведаліся, усё б змянілася». – «Што – усё?» – «Наша існаванне». – «І колькі я буду тут знаходзіцца?» – «Практычна заўсёды». – «Тыдзень, месяц?» – «Ты не разумееш. Магчыма, мільярды тысячагоддзяў, пакуль не будзе знайдзены адказ». – «А калі ён будзе знайдзены, то што?» – «Тады мы зменім *ідэю і намер*. Ведаць іх – гэта значыць мець магчымасць змяніць». – «А калі я не захачу сядзець у гэтым напарстку і лічыць веды?» – «Мы цябе іх пазбавім». – «Але я проста звар'яцею праз паўгода». – «Тут не вар'яцеюць». – «Дык што – гэта і ёсць абяцаная мне вечнасць?» – «Так». – «Я не хачу, я вярнуся назад». – «На жаль, гэта немагчыма». – «Не! Не! Не!» [4, с. 301–302]. З дапамогай анакрызы мастак стварыў выключную ситуацыю – апошняя хвіліны жыцця свядомасці, якая, вызваліўшыся ад законаў зямнога існавання, трапляе ў пастку да замаскіраванага д'ябла. Закладзеная ў меніпейнай гульні пародыя выявіла сябе ў гэтай сцэне з поўнай сілай. Карнавалізацыя свядомасці героя ў пекле сведчыць аб выпрабаванні ідэі несмяротнасці душы, яе амбіцыйных памкненняў.

Такім чынам, праз меніпейную гульню адбываецца самапарадзіраванне герояў Уэльбэка і Станкевіча. Правакуючая анакрыза адкрыла шляхі для пранікнення ў глыбіні іх душ. Фантастычныя і казачныя элементы сюжэтнай сітуацыі вандровак персанажа Ю. Станкевіча, рух хіпі, рэлігійныя секты, сексуальныя оргіі ў рамане М. Уэльбэка надаюць асаблівую вастрынню праблеме пастаноўкі «апошніх пытанняў» (Бахцін): што ёсць неўміручасць душы, свядомасць на мяжы вар'яцтва, бессэнсоўнае жыццё, самагубства. Многія эпізоды ў творах пісьменнікаў падаюцца непраўдападобнымі і часам нават штучнымі. На самай справе яны аргументаваны логікай карнавальнага светаадчування пісьменнікаў.

Карнавалізацыя ў сучасным творы не азначае, безумоўна, прысутнасць зневяяга маскараду. Карнавалізацыя – гэта светаадчуванне, здольнае вызваліць героя ад страхаў перад светам, невядомым і загадковым, разбураць усё трывалае, усталяванае, звыклае. Характары персанажаў Уэльбэка і Станкевіча глыбока карнавалізаваныя, але карнавальны смех у творах пісьменнікаў схаваны ў глыбінныя пласты вобразаў, ён прыглушаны да мінімуму і насычаны змрочнымі каларытамі.

У аповесцях «Бесапатам», «Псеўда» Ю. Станкевіча ўсё даведзена да крайнасці, да мяжы, тут немагчыма стабілізацыя ні харатарапу, ні рэчаіснасці ўвогуле. Быццё і небыццё, фантасмагорыя і рэальнасць узаемапераплецены і лёгка пераходзяць у сваю супрацьлегласць. Такім чынам, «карнавализация, – як справядліва заўважыў М. Бахцін, – <...> позволяет раздвинуть узкую сцену частной жизни определенной ограниченной эпохи до предельно универсальной и общечеловеческой мистерийной сцены» [1, с. 208].

Глыбінны сэнс таго, што адбываецца ў творах Уэльбэка і Станкевіча, раскрываецца не адразу. Творы пабудаваны на контрастах, мезальянсах, падтэкставай палеміцы з чытачом, часам вострай і з'едлівай. Устаўныя жанры, спалучэнне розных стыляў (празаічнага, вершаванага, публіцыстычнага, лірычнага, эпістальяннага, навукова-папулярнага, эсэістычнага) узмацняюць шматсэнсоўнасць твораў беларускага і французскага пісьменнікаў, надаюць ім філософскую проблемнасць. Свабода

філософскага вымыслу (Бахцін яго называе «экспериментирующая фантастика») дае магчымасць М. Уэльбэку весці аповед з будучыні, Ю. Станкевічу з дапамогай фантастычных і казачных элементаў стварыць экспэнтрычны (камічнае, заснаванае на нечаканых кантрасных прыёмах) малюнак лёсу чалавека і чалавецтва ў аповесцях «Бесапатам» і «Псеўда». Прысутнасць у творах беларускага і французскага пісьменнікаў авантурнай фантастыкі і экспэнтрыкі актуалізуе «*pro et contra* ў апошніх пытаннях жыцця» (Бахцін). Невыпадкова філософскі сэнс быцця для герояў Ю. Станкевіча і М. Уэльбэка зведзены да апары (тупіковай сітуацыі): працягваць жыць альбо знішчыць сябе, як гэта робяць сантэхнік Ілля, Ева Мураш, першая каханая Бруно Анік, жанчына Мішэля Анабелль.

Спалучэнне фантастыкі, містыка-рэлігійнай сімволікі, «*трущобнага натурализма*» (Бахцін) з маньякальнымі псіхалагічнымі станамі чалавека (раздваенне асобы, мроі, трывенні, фантасмагарычныя снабачанні, самагубства) разбурае «эпічную і трагічную цэласнасць чалавека і яго лёсу» (Бахцін). Маральна-псіхалагічныя эксперыменты мастакоў над персанажамі выяўляюць глыбінны сэнс экзістэнцыяльнай проблематыкі чалавека, які паставяна балансуе на мяжы фантастычнага і рэальнага, разумнага і вар'яцкага, смешнага і трагічнага, на мяжы магчымай меніпеі. Спосабы пераходу чалавека ў іншае вымярэнне яго жыцця прадстаўлены пісьменнікамі даволі шырока: гэта медытацыі, сны, трывенні, хворыя галюцынацыі, наркатычная фобія. Перамяшчэнні з фантазіі ў рэальнасць і наадварот нязмушаныя, свабодныя. Яны фіксуюць стан герояў на мяжы жыцця і смерці.

У рамане «Элементарныя часціцы» М. Уэльбэка даволі шырокі смехавы спектр пераплецены з філософскімі разважаннямі аб каханні, сяброўстве, бацькоўскіх абавязках, аб свабодзе, доўгу, сумленні, аб мэтазгоднасці зямнога жыцця наогул. Жаданне сутыкнуць высокое, узнёслае і нізкае, трывіяльнае, бескампрамісна сутыкнуць ідэю і рэальнасць скіроўвае пісьменніка спалучаць меніпейную гульню з элементамі сацыяльнай утопіі. Ю. Станкевіч у «Бесапатаме» ў якасці канструктыўнага элемента выбраў сюжэт вандроўкі і такім чынам вырашыў праблему пераходу з рэальнасці ў фантазію. Шматлікія варыянты смерці ў беларускага пісьменніка (забойства Фёдара Сака, суіцыд Евы Мураш, наркатычная передазіроўка яе сябра Алега, медытацыі сантэхніка Іллі) нагадваюць аб рэальным балансаванні чалавека на мяжы паставяной небяспекі. Медытацыі Іллі – гэта і ёсьць рух уверх/уніз, амбівалентны і ўзаемазваротны. У вобразах братоў Мішэля і Бруно з «Элементарных часціц» таксама ўвасоблены роздум М. Уэльбэка над амбівалентнасцю розуму і вар'яцтва.

Такім чынам, меніпейная гульня аказалася надзвычай гнуткай формай маастацкага бачання беларускага і французскага пісьменнікаў у выяўленні экзістэнцыяльнай проблематыкі. Авантурны сюжэт, фантастычны і казачныя элементы, стылёвая разнастайнасць, публіцыстычнае завостранасць, карнавальнае светаадчуванне рэлятивізавалі ўсё трывалае, даўно ўсталіванае і далі магчымасць пашырыць прыватнае жыццё чалавека і канкрэтна-гістарычны час да агульначалавечага, універсальнага, касмічнага, адчуць незавершанасць і рухомасць пераходаў і працэсаў.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – 4-е изд. – М. : Сов. Россия, 1979. – 320 с.
2. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. худож. произвед. / Ф.М. Достоевский ; под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.–Л. : Госиздат, 1929. – Т. XI.
3. Camus, A. Carnets / A. Camus. I.– P., 1962.

4. Станкевіч, Ю. Любіць ноч – права пацукоў : раман, аповесці, апавяданні / Ю.Станкевіч. – Мінск : Маст. літ., 2003. – 332 с.
5. Уэльбек, М. Элементарные частицы / М. Уэльбек. – М. : Иностранка, 2007. – 528 с.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика / В.М. Жирмунский. – СПб : Аксиома, 1996. – 269 с.

Tarasava T.M. Menippeah and Existential Problems of a Modern Man in the Works of Y. Stankevich and M. Houellebecq

The article deals with the role of a menippeah in disclosing the existential problems in Y. Stankevich's story "Besopotamus" and in M. Houellebecq's novel "Elementary particles". The investigation of the works of French and Belarusian writers in the light of a "menippeah play" enabled the author of the article to explain the insufficiently explored questions of the "menippeah" semantics in the modern prose, as well as to discover its style dominants.

Матэрыял паступіў у рэдкалегію 15.12.2008